

АЎТАРЫ

Наталля Агамава (Наталья Агамова) – кандыдат педагагічных навук, Інстытут гісторыі прыродазнаўства і тэхнікі імя С.І. Вавілава Расійскай акадэміі навук (Масква). E-mail: igruni@list.ru

Аляксандр Алахвердзян (Александр Алахвердян) – кандыдат псіхалагічных навук, Інстытут гісторыі прыродазнаўства і тэхнікі імя С.І. Вавілава Расійскай акадэміі навук (Масква). E-mail: sisnek@list.ru

Павел Баркоўскі – кандыдат філасофскіх навук, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: barkouski@tut.by

Ала Бортнікава (Алла Бортникова) – кандыдат гістарычных навук, Усходнееўрапейскі нацыянальны ўніверсітэт імя Лесі Українкі (Луцк, Украіна). E-mail: allabortnikova@icloud.com

Анатоль Брусевіч – кандыдат філалагічных навук, Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы (Беларусь). E-mail: brusevich@tut.by

Павел Булаты – магістр кіравання, аспірант Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы (Мінск, Беларусь). E-mail: pawelbulaty@gmail.com

Таццяна Бурак (Татьяна Бурак) – кандыдат сацыялагічных навук, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: taburak@mail.ru

Вікторыя Бурсевіч – магістр філасофскіх навук, Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт (Мінск). E-mail: victoriabursevich@gmail.com

Павел Вайніцкі – кандыдат мастацтвазнаўчых навук, Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: voinitski@gmail.com

Аляксандр Васяновіч (Александр Васянович) – кандыдат гістарычных навук, Дзяржаўны навуковы цэнтр абароны культурнай спадчыны ад тэхнагенных катастроф (Кіеў, Украіна). E-mail: guru_v@ukr.net

Ірына Вашко – кандыдат эканамічных навук, Акадэмія кіравання пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь (Мінск, Беларусь). E-mail: irina_vashko@mail.ru

Аліна Высоцкая – магістр гістарычных навук, Віцебскі абласны краязнаўчы музей (Беларусь). E-mail: morkvauka@gmail.com

Вольга Губанова – магістр філалагічных навук, Цэнтральная навуковая бібліятэка Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Мінск). E-mail: gubanovaolga@tut.by

Ілья Запрудскі – магістр геаграфічных навук, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: albarutenicageo@gmail.com

Вольга Кавалевская (Ольга Ковалевская) – доктар гістарычных навук, Інстытут гісторыі Украіны Нацыянальнай акадэміі навук Украіны (Кіеў). E-mail: o.kovalevska2017@gmail.com

Надзея Кавальчук (Надежда Ковальчук) – кандыдат гістарычных навук, Дзяржаўны навуковы цэнтр абароны культурнай спадчыны ад тэхнагенных катастроф (Кіеў, Украіна). E-mail: kovalchuk69@ukr.net

Алена Кандрацюк (Елена Кондратюк) – кандыдат гістарычных навук, Дзяржаўны навуковы цэнтр абароны культурнай спадчыны ад тэхнагенных катастроф (Кіеў, Украіна). E-mail: lenvin2007@gmail.com

Наталля Каралёва (Наталія Королёва) – кандыдат філалагічных навук, Інстытут філалогіі Кіеўскага нацыянальнага ўніверсітэта імя Тараса Шаўчэнкі (Украіна). E-mail: kardea@yandex.ua

Генадзь Каралёў (Геннадий Королёв) – кандыдат гістарычных навук, Інстытут гісторыі Украіны Нацыянальнай акадэміі навук Украіны (Кіеў). E-mail: hennadiikorolev@gmail.com

Ігар Каралёў (Игорь Королёв) – кандыдат філалагічных навук, доктарант Інстытута філалогіі Кіеўскага нацыянальнага ўніверсітэта імя Тараса Шаўчэнкі (Украіна). E-mail: korolyovigor@gmail.com

Віктар Кахновіч – кандыдат гістарычных навук, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: esperovicvk@gmail.com

Андрэй Кіштымаў (Андрей Киштымов) – кандыдат гістарычных навук, незалежны даследчык (Мінск, Беларусь). E-mail: akishtymau@tut.by

Вольга Клецкіна – магістр мастацтвазнаўчых навук, Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь (Мінск). E-mail: olia_klio@mail.ru

Алег Копач – кандыдат філалагічных навук, Беларускае дзяржаўнае ўніверсітэт (Мінск). E-mail: alehkopach@gmail.com

Аксана Кошчый (Оксана Коцый) – кандыдат філалагічных навук, Кіеўскі нацыянальны ўніверсітэт імя Тараса Шаўчэнкі (Украіна). E-mail: oksanak@bigmir.net

Андрэй Лаўрухін (Андрей Лаврухин) – кандыдат філасофскіх навук, Санкт-Пецярбургская школа сацыяльных і гуманітарных навук Санкт-Пецярбургскага філіяла федэральнай дзяржаўнай аўтаномнай адукацыйнай установы вышэйшай адукацыі «Нацыянальны даследчы ўніверсітэт “Вышэйшая школа эканомікі”» (Расія). E-mail: lavruhin@gmail.com

Аляксандр Малярэнка (Александр Маляренко) – магістр эканамічных навук, ААТ “НДІ Будэканоміка” (Мінск, Беларусь). E-mail: alex.m.minsk@gmail.com

Аляксей Мартынюк (Алексей Мартынюк) – кандыдат гістарычных навук, Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы (Мінск, Беларусь). E-mail: a.martyniuk@mail.ru

Аксана Ніка (Оксана Ника) – доктар філалагічных навук, Кіеўскі нацыянальны ўніверсітэт імя Тараса Шаўчэнкі (Украіна). E-mail: nika_oksana@meta.ua

Сяргей Новікаў – кандыдат гістарычных навук, Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэт (Беларусь). E-mail: novikau@tut.by

Сяргей Паноў – кандыдат педагагічных навук, Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы (Мінск, Беларусь). E-mail: swpanow@gmail.com

Вольга Пракапчук – кандыдат філалагічных навук, Беларускае дзяржаўнае ўніверсітэт (Мінск). E-mail: olga_prokopchuk@mail.ru

Максім Пуранок – кандыдат біялагічных навук, Міжнародны дзяржаўны экалагічны інстытут імя А.Д. Сахарава БДУ (Мінск, Беларусь). E-mail: mpuranok@mail.ru

Наталля Пыско – Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Мінск). E-mail: natalia.pysko@mail.ru

Наталля Сівіцкая – кандыдат філалагічных навук, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Мінск). E-mail: nata_sivickaja@mail.ru

Ірына Сідарэнка (Ірына Сидоренко) – кандыдат філасофскіх навук, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск, Беларусь). E-mail: iri_na2000@rambler.ru

Паліна Скурко – магістр гісторыі і даследаванняў спадчыны, Цэнтральная навуковая бібліятэка Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Мінск). E-mail: p.skurko@gmail.com

Анатоль Сцебурака – кандыдат гістарычных навук, Інстытут бізнэсу і менеджменту тэхналогій БДУ (Мінск, Беларусь). E-mail: steburaka@tut.by

Вольга Хромава (Ольга Хромова) – кандыдат філасофскіх навук, Дзяржаўны эканоміка-тэхналагічны ўніверсітэт транспарту (Кіеў, Украіна). E-mail: olga_dn79@ukr.net

Алена Цітавец – кандыдат гістарычных навук, Цэнтральная навуковая бібліятэка Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Мінск). E-mail: titowiec@list.ru

Неаніла Цыганок (Неонила Цыганок) – ДУА “СШ №2 г. Асіповічы” (Беларусь). E-mail: neonilalada@mail.ru

Алена Шкурава (Елена Шкурова) – кандыдат сацыялагічных навук, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: vogel_82@mail.ru

Андрээй Шулаеў – магістр гісторыі і архітэктуры, Мясцовы дабрачынны фонд “Крэўскі замак” (Крэва, Беларусь). E-mail: shulaeu@gmail.com

Таццяна Шчолкава (Татьяна Щелкова) – кандыдат сацыялагічных навук, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (Мінск). E-mail: tanar2002@tut.by

Анхела Эспіноса Руіс – магістрант Варшаўскага ўніверсітэта (Польшча). E-mail: icoicoae93@hotmail.com

Іван Ясюк – магістр філалагічных навук, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Мінск). E-mail: iv.yasiuk@gmail.com